

СПОСАБЫ ТЭРМІНАЎТВАРЭННЯ Ў ТЭРМІНАЛОГІІ МЫТНАЙ СПРАВЫ

Развіццё любой тэрмінасітэмы адбываецца пад уплывам экстралінгвістычных і лінгвістычных фактараў. Неаднолькава, напрыклад, уздзейнічалі экстралінгвістычныя фактары (спецыфіка ўзнікнення адпаведнай галіны ведаў, храналагічны фактар, стан данай галіны ведаў, характеристар галіны ведаў, рэгіянальныя адрозненні ў развіцці навукі, умовы нацыянальнага развіцця і ўзаемадзеяння нацый, галіны выкарыстання тэрмінаў, кола карыстальнікаў, неабходнасць адназначнага разумення тэрмінаў) на фарміраванне тэрміналогіі мытнай справы. На першым этапе прадвызначальнай была спецыфіка зараджэння галіны ведаў з адпаведным разуменнем тэрміналагічнай лексікі як сродку маніфестацыі прафесійнага мыслення. У сукупнасці з храналагічным фактарам яна абумовіла характеристар спецыяльнай лексікі, пашыранасць пэўных мадэлей утворэння тэрмінаў на розных этапах развіцця.

Прыкладна з сярэдзіны IX ст. на тэрыторыі старажытнай Беларусі становяцца запатрабаванымі спецыяльнія найменні з галіны мытнай справы. Адно з першых слова *мыто*, як мяркуюць вучоныя, спачатку называла месца, дзе спыняліся вазы і лодкі гандлёвых людзей, потым – гандлёвую пошліну, якую трэба было заплаціць за правоз тавару. “Семантычная хісткасць і недастатковая вызначанасць” [2, с. 11] звязана з стадыяй фарміравання спецыяльных паняццяў. Паяўленне ж словаўтваральных гнёздаў дазваляе гаварыць пра вытокі ўласцівага сучаснай беларускай мове тэрмінаўтварэння: **Мыто** *мыта*: мытник Полоцкій отъ товаровъ вашихъ... мыто береть (АЗР, III, 104, 1559). – **Безмытне** (безмытно), **безмытный**, **мытниковъ**, **мытникъ** (мытаръ), **мытница**, **мытницкий** (мытельный), **мытництво** (мытарство), **мытный**, **мытце**, **обмытити**, **обмытитися**, **обмычивати**, **обмыченый**, **отмычатися**, **отмыченье**, **отмыченый** (КГСБМ, с. 194); **Шацовати** (шанцовати) 1) *ацэнъваць*: шкоды... шацуецца на двесте копъ грошей (ККСС, 69, 1615); 2) *расцэнъваць*: речы малые за великие шацую⁷ (Зб. 261, 1616). – **Вышацованье**, **вышацовати**, **дошацовати**, **неошацованный**, **ошацованный**, **ошацованье** (ошецованье), **ошацовати** (отшацовати, ошечевати), **ошацоватися**, **сшацовати**, **шацований**, **шацованье**, **шацоватися**, **шацовникъ**, **шацовничий**, **шацовое**, **шацунокъ** (шанцунокъ, шецунокъ), **шацующий** (КГСБМ, с. 1018).

У перыяд ВКЛ прадуктыўным способам словаўтварэння ў мытнай сферы з'яўляецца марфолага-сінтаксічны. Для наймення разнастайных пошлін ужываюцца пераважна субстантываваныя прыметнікі ў форме ніякага роду: *важчое* (вагое, важчее, весчее, весчое), *возовое*, *восковничое*, *гребельное*, *мостовое* (мостовничое), *оргашовое*, *перевозное*, *подужное*, *помернее* і інш. Спецыяльная лексіка папаўняецца словамі, утворанымі марфалагічным способам: прэфіксацый (загамовати, замыт, промыта),

суфіксацыяй (*головщина* (*головчина*, *головына*), *готовизна*, *шапунокъ*, *одмычени/је*, *справец*), прэфіксальна-суфіксальным спосабам (*побережное*, *подужное*, *перевозное*).

Патрэба ў расшырэнні корпуса сродкаў тэрміналагічнай намінацыі ў грамадазнаўчай, правазнаўчай, эканамічнай сферы становіща асабліва актуальнай пасля 1917 года. Пацвярджаюць гэта матэрыялы слоўнікаў: “Тэрмінолёгія права”, “Тэрмінолёгія грамадазнаўства”, “Слоўнік бухгалтэрскае тэрмінолёгіі”. Ва ўзгаданых выданнях прысутнічаюць таксама тэрміны мытнай справы, утварэнне якіх адпавядала агульным напрамкам. Так, актыўна звязваліся да лексіка-семантычнага спосабу: у якасці тэрмінаў выкарыстоўваліся агульнаўжывальныя слова тыпу *ганьба*, *глум*, *згода*, *згуба*, *скарб*, *схова*, *цяжар*, *шкода*. Запатрабаваным было і стварэнне неалагізмаў у адпаведнасці з законамі беларускай мовы. Часам толькі імкненне перадаць кожны іншамоўны тэрмін беларускім словам прыводзіла да “штучных неалагізмаў”: *недахват* (*дэфект*), *адшкадаваньне* (*кампенсацыя*), *падарожня* (*маршрут*), *недачэпнасьць* (*імунітэт*), *заскарбаваньне* (*канфіскацыя*), *абежнік* (*цыркуляр*).

Сярод тэрмінаў марфалагічнага спосабу ўтварэння частотнымі з'яўляюцца суфіксальныя: *безрахубнасьць*, *бязмытнасьць*, *бесъперашкоднасьць*, *годнасьць*, *захавальнасьць*, *даверанасть*, *зысканье*, *спагнанье*, *зъявленье*, *затрыманье*, *абмежаванье*, *псанье*, *дазваленье*, *конфіскацыі*, *легалізацыі*, *даручнік*, *адпраўнік*. Меншай прадуктыўнасцю харектарызуваюцца прэфіксальныя: *нявыплата*, *неаплата*. Нязначная колькасць састаўных тэрмінаў атрыбутыўнай канструкцыі сведчыла пра нячастое выкарыстанне сінтаксічнага спосабу (*увознае мыта*, *замежны гандаль*, *нутраны гандаль*, *запяжалы тавар*, *камэральная сістэма*, *гуртавы гандаль*, *протэкцыйнае* (*спрыяльнае*) *мыта*, *мытны збор*, *мытнае ведамства*).

Перыяд 30 - 90-тг. харектарызуецца абмежаванасцю выкарыстання тэрміналогіі мытнай справы, запаволенасцю яе развіцця. Менавіта з прычыны спецыфічнага дзяржаўнага падыходу да пытання неабходнасці самой мытнай справы набыткі ў галіне адпаведнай тэрміналогіі ў беларускай мове аказаліся вельмі сціплымі.

Аналіз навуковых прац, прысвечаных пытанням мытнай справы, паасобных дакументаў, якія рэгулююць зневешненеканамічную дзеянасць, дазваляе выявіць найбольш прадуктыўныя спосабы ўтварэння тэрмінаў, сярод якіх дамінуюць марфалагічны і сінтаксічны. Значная колькасцю прадстаўлены суфіксальныя: *затрыманне*, *забеспячэнне*, *прадухіленне*, *перамяшчэнне*, *узыманне*, *садзейнічанне*, *узгодненасць*, *перагружанасць*, *дамоўленасць*, *выніковасць*. Уступаюць ім прэфіксальныя (*антыдэмтінгавы*, *дэмантаж*, *незаконны*, *нетарыфны*, *рэімпарт*, *субпазіцыя*) і конфіксныя (*бяспошліны*, *падаходны*, *супрацоўнік*).

Патрэба ў дэталізацыі паняццяў “вядзе да росту колькасці словазлучэнняў і лексічнай даўжыні тэрмінаў” [1, с. 196]. Таму, як можна

было заўважыць, на сучасным этапе самым прадуктыўным у тэрміналогіі мытнай справы з'яўляецца сінтаксічны спосаб. Да найбольш прадуктыўных мадэлей адносяцца:

- 1) **прыметнік+назоўнік** (*мытнае заканадаўства, мытны саюз, мытная прастора, мытны кантроль, свабодны гандаль, проблемныя тарыфы, мытная працэдура, мытны склад...*);
- 2) **назоўнік+назоўнік** у Р. скл. (*абарона правоў, краіна прызначэння, уладкаванне меж, механізм кантролю, укараненне працэдуры, зварот дакументаў, схема ўзаємадзеяння, краіна адпраўлення...*).

Трохкампантныя найменні “могуць утварацца ў выніку «пашырэння» бінарных атрыбутыўных канструкцый” [2, с. 29]: *функцыянованне мытных органаў, адзіная мытная прастора, нізкая пратускная здольнасць, адкрытасць унутраных меж, свабоднае перамяшчэнне тавараў, наступствы фінансавага крызісу, свабодная мытная зона, упаўнаважсаны эканамічны аператар, растэрміноўка мытных плацяжсоў.*

Такім чынам, тэрміналогія мытнай справы адносіцца да тых, якія яшчэ фарміруюцца. Вызначальнымі фактарамі яе станаўлення з'яўляюцца экстрапінгвістычныя. Пэўным этапам развіцця прадметнай галіны адпавядаюць пэўныя спосабы ўтварэння тэрмінаў. Пераважная большасць тэрмінаў мытнай справы мае будову традыцыйную для беларускага словаўтварэння.

Літаратура

- КГСБМ – Кароткі гісторычны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 2015.
1. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение: учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2008.
 2. Федорченко Е.А. Становление и развитие терминологической лексики таможенного дела в русском языке: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2004.